



# ЗА ДЭНІНСКІЯ КАДРЫ



ОРГАН  
партбюро, камі-  
тэта ЛКСМБ,  
прафкома, МК  
І рэктарыята  
Беларускага  
дзяржаўнага  
універсітэта

№ 18 (112)

7 лістапада 1940 г.

Год выдання VI

## НЯХАЙ ЖЫВЕ ХХІІІ ГАДАВІНА ВЯЛІКАЙ КАСТРЫЧНІЦКАЙ СОЦЫЯЛІСТЫЧНАЙ РЭВОЛЮЦЫІ ў СССР!

### ГОД СЛАЎНЫХ ПЕРАМОГ

У гераічную гісторыю нашай радзімы ўвайшла яшчэ адна слаўная дата—ХХІІІ гадавіна Вялікай Кастрычніцкай сацыялістычнай рэвалюцыі, год новых поспехаў і дасягненняў на ўсіх участках сацыялістычнага будаўніцтва.

Сёння народы вялікай і магутнай краіны сацыялізма пад баявымі большэвіцкімі лозунгамі дэманструюць несакрушальную сілу, маральна-палітычнае адзінства, гарачую любоў і адданасць мацеры-радзіме, партыі Леніна—Сталіна, савецкаму ўраду, вялікаму правяду, настаўніку і бацьку працоўнага чалавечтва—дарагому Сталіну.

Прайшло толькі 23 год з таго часу, як над нашай краінай рабочы клас і прыгнечаныя масы пад кіраўніцтвам слаўнай большэвіцкай партыі, з павылікшымі правядурамі чалавечтва—Леніным і Сталіным на чале пераможна ўзялі чырвоны сцяг Саветаў. А як непазнавальнай, красачнай стала наша радзіма!

З убогай і жабрацкай, яна ператварылася ў магутную, першую ў свеце сацыялістычную дзяржаву. Пад благодным сонцам Сталінскай Канстытуцыі дружная, маналітна спаяная, многанацыянальная сям'я народаў СССР паспяхова будзе камуністычнае грамадства.

Саспраўды грандыёзны поспехі, дасягнутыя намі пад кіраўніцтвам камуністычнай партыі і савецкага ўрада за гэтыя 23 год ва ўсіх галінах як унутранага, так і міжнароднага жыцця. Савецкі Саюз—адна з самых магутных краін з перадавой прамысловасцю, буйнай сацыялістычнай сельскай гаспадаркай, з нябачным росквітам навукі і мастацтва.

Ва ўсіх галінах вырас залаты фонд бацькаўшчыны—многалікія кадры перадавых сталеваўцаў-рабочых і калтаснікаў, герояў працы і абароны, кадры савецкай інтэлігенцыі.

З кожным годам наўхільна прадаўжаецца ўздым усіх галін народнай гаспадаркі. Паспяхова ажыццяўляецца план трэцяй сталінскай пяцігодкі. Рабочы клас, калтаснае сялянства, працоўная інтэлігенцыя чэсна і самаадана, з высокім патрыятычным пацупцём аддаюць усе свае сілы і намаганні на тое, каб зрабіць сваю краіну яшчэ багацейшай, яшчэ магутнейшай. Горача адобраны нашым народам Указ Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР ад 26 чэрвеня 1940 года паслужыў магутным стымулам для ўзмацнення гаспадарчай і абароннай магутнасці дзяржавы.

Капіталістычны свет палыхае полымем другой імперыялістычнай вайны. Гніючы на корні капіталізм праз кровапралітныя войны шукае выхаду з бязвыхаднага становішча. Грохат гармат і бомб на трох кантынентах гучыць як справядлівы прыгавор струхнеламу капіталістычнаму ладу.

Дзякуючы мудрай сталінскай палітыцы міру, асновай на несакрушымай магутнасці ўзброеных сіл краіны, назмерна вырас і ўмацаваўся міжнародны аўтарытэт СССР. Народы нашай радзімы спакойна і ўпэўнена будуць сваё светлае жыццё.



«Наша краіна стала яшчэ больш грознай для ворагаў і яшчэ больш роднай для савецкіх народаў і ўсіх шчырых прыяцеляў ва ўсім свеце» (Молатаў).

За прайшоўшы год сям'я савецкіх народаў павялічылася з 11 да 16 рэспублік і колькасца ўзраста на 23 мільёны чалавек, назаўсёды вызвалены ад капіталістычнага рабства.

У дзень ХХІІІ Кастрычніка савецкі народ славіць доблесных байцоў, камандзіраў і палітработнікаў роднай Чырвонай Арміі і Ваенна-Марскога Флота, унісаўшых сваімі баявымі справамі ва славу радзімы нямала гераічных старонак. Яны—воіны краіны сацыялізма—наша гордасць і радасць. Беззаветна адданыя народу, партыі большэвікоў і вялікаму Сталіну, яны бязлітасна сакрушылі лютага ворага ў непраходных лясах Фінляндыі, горда пранеслі чырвоны сцяг свабоды над гарадамі і сёламі Заходняй Беларусі, Заходняй Украіны, Бесарабіі, паўночнай Букавіны, Прыбалтыкі. Яны зорка ахоўваюць свячэнныя граніцы сацыялістычнай бацькаўшчыны. Як гратліты ўцёс стаіць непахісна наша радзіма!

Няхай жыве ХХІІІ гадавіна Вялікай Кастрычніцкай сацыялістычнай рэвалюцыі ў СССР!

Няхай жыве і мацнее наша магутная радзіма—Саюз Савецкіх Сацыялістычных Рэспублік!

Няхай жыве Усесаюзная камуністычная партыя большэвікоў—перадавы атрад працоўных Савецкага Саюза!

Няхай жыве вялікі непераможны сцяг Маркса—Энгельса—Леніна—Сталіна! Няхай жыве ленінізм!

### СТАЛІНСКІ СТЫПЕНДЫЯТ АБЕЦЭДАРСКІ

ХХІІІ гадавіну Кастрычніцкай сацыялістычнай рэвалюцыі студэнты Беларускага дзяржаўнага універсітэта адзначаюць цювымі поспехамі. Якасць вучобы ва ўніверсітэце значна павысілася ў параўнанні з мінулым годам. Лепшыя студэнты-выдатнікі—грамадскія работнікі ўдасноены звання сталінскіх стыпендыятаў.

Прыкладным студэнтам, дастойным сталінскім стыпендыятам, актыўным грамадскім работнікам з'яўляецца тав. Абецэдарскі.

Тав. Абецэдарскі—адзін з лепшых выдатнікаў вучобы, які на працягу ўсёй вучобы ва ўніверсітэце здае ўсе прадметы толькі на выдатна. Ён з'яўляецца ў той жа час актыўным удзельнікам навукова-даследчага гуртка. Ён ХХІІІ гадавіне Кастрычніцкай рэвалюцыі ён скончыў сваю работу «Каталіцызм, як зброя прыгнечання беларускага народа». Любоў да свайго прадмета, акуратнасць у рабоце, упорнасць у дасягненні мэты—вось тыя высокія якасці, якімі ён уладае.

АГЕЕНКА,

### ЗДЗЕЙСНІЛАСЯ МАРА

Яшчэ будучы ў школе, я вельмі палюбіў хімію. Маёй вышэйшай марай было паступіць на хімічны факультэт універсітэта, чаго я і дасягнуў у 1938 годзе.

Зараз я займаюся на ІІІ курсе. Усе прадметы за два годы я здаў на выдатна. Дасягнуў гэтага сістэматычнай, грунтоўнай прапрацоўкай не толькі канспектаў, але і адпаведнай літаратуры. Цяпер, калі аўтарытэт вышэйшай асветы значна павысіўся, я прыкладу ўсе намаганні для таго, каб і ў далейшым займацца толькі на выдатна.

В. ЧУБАКОУ,

### ВЫСОКАЕ ПЕДАГАГІЧНАЕ МАЙСТЭРСТВА

Акадэмік Ціхан Нікалаевіч Годнёў па праву лічыцца адным з лепшых навуковых работнікаў універсітэта. Акрамя таго, што ён вядзе вялікую навуковую работу і вядом у кругу навуковых работнікаў нашай рэспублікі як буйны вучоны-фізіёлаг, Ціхан Нікалаевіч з'яўляецца выдатным педагогам-метадыстам.

Студэнты біялагічнага факультэта любяць і паважаюць Ціхана Нікалаевіча за яго цікавыя і лёгкія ўспрымаемыя лекцыі.

Акадэмік Ц. Н. Годнёў шырока скарыстоўвае наглядныя дапаможнікі для ілюстрацыі сваіх лекцый. Гэта дазваляе яго аўдыторыі добра ўспрымаць прыпадасны матэрыял. Усе пытанні, на якіх спыняецца акад. Годнёў, раз'ясняюцца ім да малейшай падрабязнасці. Асоба важныя вывады, законы і палажэнні Ціхана Нікалаевіча дыктуюць, каб студэнты запісалі без малейшых адхіленняў і дакладна. Ён цікавіцца тым, як забяспечаны студэнты падручнікамі, як вядуць канспекты і т. д.

На экзаменах Ціхан Нікалаевіч прад'яўляе да студэнтаў высокія патрабаванні. Гэта з'яўляецца важным момантам у павышэнні паспяховасці студэнтаў, гэта прымушае студэнтаў асабліва старанна рыхтаваць прадмет не толькі перад экзаменамі, але і на працягу ўсяго вучэбнага года. У выніку ўсяго гэтага веды студэнтаў па курсах, якія чытае акад. Годнёў, высокія і грунтоўныя.

ХЛАПІЦКІ,

Студэнт ІІІ курса біяфака.

